

Крынічка

Выдаўчая рубрыка ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

УГНАЕННЕ З ЯЕЧНАЙ ШКАРЛУПІНЫ

Яечная шкарлупіна здаўна прымяняецца як угнаенне. У яе аснове — лёгказасваляльны карбанат кальцыю (92—95 %) і важныя для развіцця раслін мікраэлемэнты: калій, крэмній, магній, фосфар і іншыя. На падкормку такім угнаеннем у любым выглядзе ўдзячна адклікаюцца ўсе расліны: цыбуля, морква, вiшня, парэчкі, ліставая салата, паслёнавыя культуры, кветкі.



Дрэнаж для расады і кветак

Стоўчаную шкарлупіну таксама можна дадаваць у ёмістасці для расады і вазоны ў якасці дрэнажу.

У гэтым выпадку шкарлупіну не здрабняюць у парашок, а толькі злёгка расціскаюць.



Сродак для паляпшэння структуры глебы

Парашок з яечнай шкарлупіны змяняе кіслотнасць глебы і разам з тым сілкуе расліны. Для гэтага звычайна выкарыстоўваюць 1-2 шклянкі здробненай шкарлупіны на квадратны метр. А калі грунт вельмі моцна закiслены, то ўносяць больш — да 1 кг на квадратны метр. Пры восеньскай перакопцы ўчастка шкарлупіну грубага памолу змешваюць з глебай. Гэта робіць зямлю больш рыхлай і паляпшае доступ паветра.

Перад выкарыстаннем шкарлупіну рэкамендуецца прагрэць у духоўцы. Гэта дапаможа кальцыю хутчэй «прайсці» ў глебу.

Ахоўны сродак ад хвароб і шкоднікаў

Парашком са шкарлупіны прыпудрываюць расаду раслін для засцярогі ад чорнай ножкі, а ўнясеннем гэтага сродку ў глебу засцерагаюць карані раслін ад нашэсця кротоў.

Акрамя таго, яечная шкарлупіна — надзейны сродак барацьбы з мядзведкай. Для гэтага шкарлупіну перамольваюць, дадаюць сланечнікавы алей і закопваюць паміж радамі высаджаных раслін. Пасля такога «пачастунку» насякомае-шкоднік гіне.

Можна проста здрабніць яечную шкарлупіну да парашкападобнага стану і пасыпаць вакол раслін у агародзе.

А яшчэ насыпаная пад раслінамі шкарлупіна перашкаджае нашэсцю смаўжоў, якім не падабаюцца шурпатыя паверхні.

Яечная шкарлупіна нават у вялікай колькасці не наносіць шкоды раслінам. Таму такую бюджэтную і карысную падкормку можна класці ў лункі непасрэдна перад пасадкай любых культур. Проста насыпце невялікую жменю — і вашы зялёныя гадаванцы адгукнуцца бурным ростам і выдатным ураджаем.



СЁННЯ

Месяц

Маладзік 4 снежня.
Месяц у сузор'і Білізнят.

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	9.15	16.48	7.33
Віцебск —	9.12	16.30	7.18
Магілёў —	9.05	16.38	7.33
Гомель —	8.53	16.43	7.50
Гродна —	9.29	17.05	7.36
Брэст —	9.21	17.14	7.53


Імяніны

Пр. Аляксандра, Васіля, Кузьмы, Паўла, Пятра, Рыгора, Сямёна.
К. БЕЗЗАГАННАГА ЗАЧАЦЦА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ. Лаўрэнціі.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

8 СНЕЖНЯ



1872 год — нарадзіўся (в. Грабаўка, цяпер у Гомельскім раёне) Канстанцін Юльянавіч Канановіч, беларускі ўрач, вучоны ў галіне санітарыі і эпідэміялогіі. Арганізаваў першую ў СССР Гомельскую санітарна-эпідэміялагічную станцыю (1922). Аўтар навуковых работ па арганізацыі аховы здароўя, санітарна-эпідэміялагічнай справе і оталарынгалагічных хваробах.

1905 год — пачатак усеагульнай забастоўкі ў Мінску. У адказ на «курлоўскі» расстрэл і рэпрэсіі пачынаюць забастоўку служачыя коннай чыгункі ў Мінску, неўзабаве забастоўка перакідаецца на майстэрні Мінскага аддзялення Маскоўска-Брэсцкай чыгункі, пасля да іх далучаюцца працоўныя майстэрняў Лібава-Роменскай чыгункі.

1921 год — нарадзіўся Фёдар Кузьміч Папоў, удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (пасмяротна). На фронце з 1942 года. Вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра ў Брагінскім раёне. У пачатку кастрычніка 1943 года пад моцным агнём ворага ў ліку першых пераправіўся праз раку, уварваўся ў траншэю ворага, захапіў ручны кулямёт і асабіста знішчыў 23 гітлераўцаў. Загінуў у баі ў 1943 годзе.

1991 год — у Мінску адкрыты для наведвальнікаў Літаратурны музей Максіма Багдановіча. Музей з'яўляецца цэнтрам збору, захоўвання, вывучэння, папулярызацыі творчай спадчыны класіка беларускай літаратуры. Экспазіцыя сінтэзуе жыццёвы шлях паэта і

яго духоўны свет. Унутранае ўбранне музея выканана ў стылі «мадэрн». Уся экспазіцыя пабудавана на глыбокім сімвалізме і адлюстроўвае пэўны перыяд жыцця класіка, які цесна звязаны з асобнай тэмай яго творчасці і пераклікаецца з цыкламі вершаў зборніка «Вянок».

1991 год — кіраўнікі Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і Украіны ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы падпісалі пагадненні аб дэансацыі дагавора аб стварэнні Саюза ССР ад 1922 года і аб стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў.



1542 год — нарадзілася Марыя Сцюарт, будучая каралева Шатландыі (1542—1567), прэтэндэнтка на англійскі прастол.



1933 год — нарадзіўся Леў Барысаў, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно, народны артыст РФ.

1941 год — Гітлер упершыню паставіў перайсці да абароны на ўсіх участках савецка-германскага фронту.

1987 год — Міхаіл Гарбачоў і Рональд Рэйган падпісваюць у Вашынгтоне бестэрміновы Дагавор аб ліквідацыі ракет сярэдняй і малой далёкасці.



ФРАНСУА ВАЛЬТЭР:

«Толькі слабыя здзяйсняюць злачынствы: моцнаму і шчасліваму яны не патрэбныя».

УСМІХНЕМСЯ

Размаўляюць дзве замужнія сяброўкі.

- Дзе зараз твой муж?
- Гуляе з сабакам.
- А твой?
- Гуляе, сабака.

— Каханы, ці не час табе пазнаёміць мяне са сваімі роднымі?

— Нават не ведаю, як быць. Дзеці зараз у цешчы, жонка ў камандзіроўцы.

Да бацькоў нявесты прыйшлі бацькі жаніха.

- Ваша дачка ўмее што-небудзь рабіць?
- Ой, не кажыце!
- А ваш сын?
- Ой, і не пытайцеся!

— Каханая, перастань плакаць! Што здарылася!?

— Мае бацькі супраць нашага вяселля.
— Ну не плач жа! Дурніца, не хвалойся, ну знайду я сабе іншую нявесту!

